

ЗАЦВЕРДЖАНА

Пастанова  
Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь  
18.07.2023 № 196

**Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Чалавек і свет» для V класа  
ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной  
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання**

**ГЛАВА 1  
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ**

1. Дадзеная вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Чалавек і свет» (далей – вучэбная праграма) прызначана для вывучэння гэтага вучэбнага прадмета ў V класе ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульной сярэдняй адукацыі.

2. Вучэбная праграма разлічана на 35 гадзін (1 гадзіна на тыдзень), уключаючы абагульняючае паўтарэнне (2 гадзіны) і рэзервовы час (1 гадзіна).

3. Мэта навучання вучэбнаму прадмету «Чалавек і свет» – фарміраваць у вучняў агульныя ўяўленні пра Сусвет, сістэму ведаў аб прыродзе Зямлі, узаемадзеянні чалавека і прыроды; навучыць іх прымяняць веды ў штодзённым жыцці; развіваць вучэбна-пазнавальную, каштоўнасна-сэнсавую, картаграфічную і камунікатыўную кампетэнцыі вучняў.

4. Задачы навучання вучэбнаму прадмету «Чалавек і свет»:

фарміраванне ў вучняў уяўленняў пра Сусвет, ведаў пра кампаненты прыроды – горныя пароды, паветра, воду і жывыя арганізмы; абалонкі Зямлі і іх узаемасувязі; асаблівасці развіцця прыродных працэсаў і з'яў; падарожжы ў старожытнасці і Сярэдневякоўі; эпоху Вялікіх геаграфічных адкрыццяў; сучасныя даследаванні Зямлі;

развіццё ў вучняў здольнасцей бачыць і разумець навакольны свет, усведамляць сваю ролю і прызначэнне ў свеце; уменняў выбіраць мэставыя і сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў і ўчынкаў, прыматць рашэнні;

фарміраванне ўменняў работы з картаграфічнымі крыніцамі інфармацыі: авалоданне практычнымі прыёмамі работы з картай, асэнсаванне зместу карты, развіццё просторавага ўяўлення;

развіццё ў вучняў здольнасцей да камунікатыўнай дзеяннасці: умення весці назіранні і перадаваць вынікі сваіх назіранняў рознымі спосабамі, а таксама выкарыстоўваць міжасобасныя формы ўзаемадзеяння і зносін у працэсе навучання.

5. Рэкамендуюцца наступныя метады навучання і выхавання: гутарка, тлумачэнне, самастойная работа, экспертыза, назіранні, наглядныя метады, выкананне практычных работ, іншыя метады. З мэтай актыўізацыі пазнавальнай дзеяннасці вучняў выкарыстоўваюцца метады праблемнага разгляду, эўрыстычныя, даследчыя метады, дыскусіі, метад праектаў, іншыя метады.

У працэсе навучання мэтазгодна спалучаць формы навучання, якія прадугледжваюць арганізацыю актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзеяннасці вучняў па асваенні зместу адукацыі: фронтальныя, групавыя, парныя і індыividуальныя. Формы і метады навучання і выхавання педагогічны работнік выбірае самастойна на аснове мэт і задач вывучэння канкрэтнай тэмы.

6. Чаканыя вынікі вывучэння зместу вучэбнага прадмета «Чалавек і свет»:

6.1. асобасныя:

разумее значнасць адукацыі для асобаснага развіцця;

усведамляе значнасць беражлівых адносін да прыроды Зямлі;

6.2. метапрадметныя:

дэманструе ўстойлівую цікаласць да вучэбных дзеянняў (рэгулятыўных, вучэбна-пазнавальных, камунікатыўных, кааператыўных);

умее: разважаць і працаваць з інфармацыяй, вылучаць у ёй галоўнае; адрозніваць інфармацыю, атрыманую з розных крыніц, і выкарыстоўваць яе; адрозніваць істотныя прыметы працэсаў і з'яў ад неістотных;

праяўляе цікавасць да новых форм вучэбнай дзейнасці (практычнай, даследчай, праектнай, іншых форм);

### 6.3. прадметныя:

валодае прадметнымі ведамі, уменнямі, навыкамі, спосабамі дзейнасці, неабходнымі пры вывучэнні іншых прадметаў;

валодае ведамі пра Сусвет, кампаненты прыроды – горныя пароды, паветра, ваду і жывыя арганізмы; абалонкі Зямлі і іх узаемасувязі; асаблівасці развіцця прыродных працэсаў і з'яў; падарожжы ў старажытнасці і Сярэдневякоўі; эпоху Вялікіх геаграфічных адкрыццяў; сучасныя даследаванні Зямлі; уменнямі, навыкамі і спосабамі дзейнасці;

умее выбіраць мэтыяў і сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў і ўчынкаў, прымаць рашэнні; здольны бачыць і разумець навакольны свет, усведамляць сваю ролю;

валодае практычнымі прыёмамі працы з картаграфічнымі крыніцамі інфармацыі – картай: асэнсаванне зместу карты (картасхемы), прасторавае ўяўленне тэрыторыі;

здольны да камунікатыўнай дзейнасці: умее весці назіранні, перадаваць вынікі праведзенай работы рознымі спосабамі, выкарыстоўваць міжасобасныя формы ўзаемадзеянняў і зносін у працэсе навучання.

## ГЛАВА 2

### ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

#### УВОДЗІНЫ

##### Свет вакол нас (3 гадзіны)

Прырода Зямлі і чалавек. Цэлы і рэчывы. Кампаненты прыроды (горныя пароды, паветра, вада, жывыя арганізмы) і абалонкі Зямлі (цвёрдая, паветраная, водная і абалонка жыцця). З'явы прыроды. Значэнне ведаў пра прыроду Зямлі.

Навукі аб прыродзе: астрономія, фізіка, хімія, геалогія, біялогія, геаграфія, экалогія. Што вывучае кожная з прыродазнаўчых навук. Значэнне прыродазнаўчых навук у жыцці людзей.

Спосабы пазнання прыроды: назіранне, апісанне, вымярэнне, эксперымент. Прыйборы і інструменты для вымярэння. Павелічальныя прыйборы і інструменты. Сучасныя прыйборы.

#### Назіранне

1. Назіранне за з'явамі прыроды.
2. Назіранне за зменамі надвор'я.
3. Феналагічныя назіранні.

#### АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

#### Умець:

вызначаць натуральныя і штучныя цэлы прыроды; вылучаць кампаненты прыроды і абалонкі Зямлі; прыводзіць прыклады з'яў прыроды сваёй мясцовасці; характарызуваць прыродазнаўчыя навукі; прыводзіць некалькі прыкладаў аб неабходнасці ведання прыродазнаўчых навук у самых простых жыццёвых сітуацыях; адрозніваць прыйборы і інструменты па прызначэнні; весці назіранні за прыроднымі аб'ектамі і з'явамі.

#### ЗЯМЛЯ І СУСВЕТ (8 гадзін)

##### Тэма 1. Сусвет. Сонечная сістэма і нябесныя цэлы (4 гадзіны)

Сусвет. Галактыкі. Наша Галактыка – Млечны Шлях.

Зорнае неба. Зоркі. Адрозненні зорак. Сонца – найбліжэйшая да Зямлі зорка. Сузор’і.

Сонечная сістэма і яе будова. Планеты Сонечнай сістэмы. Групы планет. Памеры, скорасць руху, тэмпература планет.

Малыя целы Сонечнай сістэмы. Астэройды, іх формы і памеры. Камета і яе будова. Метэорныя целы і метэарыты.

## Тэма 2. Планета Зямля (4 гадзіны)

Утварэнне Сонечнай сістэмы. Фарміраванне Зямлі. Форма і памеры Зямлі: сярэдні радыус Зямлі, даўжыня экватара. Унутраная будова Зямлі: ядро, мантыя, зямная кара.

Кручэнне Зямлі вакол восі. Вынікі кручэння Зямлі і звязаныя з імі змены ў прыродзе. Трапікі і палярныя кругі.

Рух Зямлі вакол Сонца. Вынікі руху Зямлі і звязаныя з імі змены ў прыродзе. Дні раўнадзенства, дні сонцастаяння. Паясы асвежанасці Зямлі.

Месяц – спадарожнік Зямлі. Фізічныя ўласцівасці Месяца. Бачны рух Месяца, яго асноўныя фазы: маладзік, першая чвэрць, поўня, апошняя чвэрць. Месячныя і сонечныя зацьменні. Уплыў Месяца на зямныя працэсы (прылівы і адлівы). Вывучэнне Месяца.

Назіранне

4. Знаходжанне зорак і сузор'яў на карце атласа і небасхіле.

5. Назіранне за змяненнем становішча Сонца на небе: усход і заход, бачны шлях руху Сонца па небасхіле.

6. Вызначэнне фаз Месяца.

## АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць:

азначэнні асноўных паняццяў: Сонца, Сонечная сістэма, Зямля, Месяц.

Умець:

адрозніваць галактыкі па іх фатаграфіях у атласе;

назіраць на небасхіле зоркі і сузор'і ў яснае вячэрнє надвор'е; знаходзіць на карце зорнага неба ў атласе Палярную зорку, сузор'і Вялікая Мядзведзіца і Малая Мядзведзіца; вызначаць становы гарызонту па Палярнай зорцы;

пералічваць планеты Сонечнай сістэмы па меры іх аддалення ад Сонца; адрозніваць планеты зямной группы ад планет-гігантаў;

вылучаць асаблівасці малых цел Сонечнай сістэмы – астэройдаў і камет; адрозніваць паняцці «метэор» і «метэарыт»;

знаходзіць на глобусе і падпісваць на контурнай карце полюсы Зямлі, экватар, Паўночны тропік і Паўднёвы тропік, Паўночны палярны круг і Паўднёвы палярны круг; падпісваць на контурнай карце паясы асвежанасці; адрозніваць асноўныя фазы Месяца; адрозніваць Месяц, які «расце», ад Месяца, які «старэе».

## ЯК ЛЮДЗІ АДКРЫВАЛІ ЗЯМЛЮ (5 гадзін)

### Тэма 3. Уяўленні пра аблічча Зямлі (2 гадзіны)

Аблічча Зямлі. Суша Зямлі: мацерыкі, астравы. Архіпелагі, паўастравы, перашыйкі. Часткі свету. Водная паверхня Зямлі: Сусветны акіян.

Уяўленне людзей у старажытнасці пра форму Зямлі. Меркаванні і доказы шарападобнасці Зямлі (Піфагор, Арыстоцель, Анаксімандр, Эратасфен, Пталямей).

### Тэма 4. Падарожжы і адкрыцці (3 гадзіны)

Падарожжы і навуковыя адкрыцці ў старажытнасці. Першыя геаграфічныя адкрыцці. Падарожжы ў Сярэдневякоўе: Марка Поля, Афанасій Нікіцін.

Эпоха Вялікіх геаграфічных адкрыццяў: Хрыстафор Калумб, Васка да Гама, Фернан Магелан, Вілем Янсзан. Адкрыццё і даследаванні мацерыкоў: Джэймс Кук, Фадзей Белінггаузен і Міхаіл Лазараў.

Вытокі сучасных геаграфічных даследаванняў. Заваяванне полюсаў: Роберт Піры, Руаль Амундсен. Вывучэнне Сусветнага акіяна: Тур Хеердал, Жак Пікар, Жак-Іў Кусто. Вывучэнне Зямлі з космасу (Юрый Гагарын). Даследаванне Антарктыды.

### Практычная работа

1. Нанясенне на контурную карту геаграфічных аб'ектаў, якія фарміруюць аблічча Зямлі, і вызначэнне іх адрозненняў.

## АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

### Умець:

знаходзіць на фізічнай карце паўшар'яў і паказваць мацерыкі, часткі свету і акіяны, найбуйнейшыя астравы, архіпелагі; вызначаць па карце становішча прыродных аб'ектаў адносна старон гарызонту; вызначаць адрозненні геаграфічных аб'ектаў па размяшчэнні, памерах і іншых прыметах;

паказваць на карце маршруты падарожнікаў і першаадкрывальнікаў; абазначаць на контурнай карце маршруты падарожнікаў і першаадкрывальнікаў; дзяліцца ўражаннямі аб сваіх падарожжах.

### ПРЫРОДА ЗЯМЛІ (16 гадзін)

#### Тэма 5. Цвёрдая абалонка Зямлі (3 гадзіны)

Зямная кара і нетры Зямлі. Мінералы, горныя пароды, іх уласцівасці, састаў і прымяненне.

Карысныя выканні. Радовішча. Віды карысных выканніяў: гаручыя, металічныя (рудныя) і неметалічныя (нярудныя). Карысныя выканні Беларусі: калійныя і каменная солі, торф, нафта, будаўнічы камень.

Выкарыстанне цвёрдай абалонкі Зямлі чалавекам. Змяненне чалавекам зямной паверхні і яе аднаўленне.

#### Тэма 6. Паветраная абалонка Зямлі (4 гадзіны)

Паветраная абалонка Зямлі. Уласцівасці паветра: бясклернае, празрыстае, не мае пастаяннага аб'ёму і ўласнай формы, мае вагу; сціскаецца, пры награванні пашыраецца, а пры ахаладжэнні сціскаецца; дрэнна праводзіць цяпло; цёплае паветра паднімаецца ўверх.

Тэмпература паветра. Награванне паветра. Змяненне тэмпературы паветра на працягу сутак і на працягу года. Вымерванне тэмпературы паветра.

Перамяшчэнне паветра. Вецер. Прычыны ўтварэння ветру. Характарыстыкі ветру: напрамак, сіла і хуткасць. Значэнне ветру ў прыродзе і для жывых арганізмаў.

Забруджванне паветра. Крыніцы забруджвання паветра: прыродныя і штучныя. Кіслотны дождж. Захаванне чысціні паветра.

#### Тэма 7. Водная абалонка Зямлі (5 гадзін)

Вада на Зямлі. Уласцівасці вады: не мае пастаяннай формы, захоўвае свой аб'ём; цеплавое расшырэнне вады. Вада – растваральнік.

Сусветны акіян. Акіяны, моры, залівы і пралівы. Уласцівасці вод Сусветнага акіяна. Кругаварот вады ў прыродзе.

Воды суши. Рака: выток, вусце, рэчышча. Азёры, вадасховішчы, сажалкі і каналы. Балоты. Леднікі. Падземныя воды.

Аблокі. Тыпы аблокаў: перыстыя, кучавыя, слайстыя. Воблачнасць. Ападкі і іх утварэнне. Віды ападкаў: цвёрдыя, вадкія, па працягласці: заложныя, ліўневыя, імжыстыя.

Чаму на Зямлі не хапае прэснай вады. Расход прэснай вады на бытавыя патрэбы. Ахова вод.

### Тэма 8. Жывая абалонка Зямлі (4 гадзіны)

Жыццё на Зямлі. Разнастайнасць жывых арганізмаў. Умовы жыцця. Асноўныя асяроддзі пражывання: наземна-паветранае, воднае, глебавае.

Глеба. Састаў і ўласцівасці глебы. Утварэнне глебы. Глебаутваральная парода. Урадлівасць глеб. Гумус. Разнастайнасць глеб.

Уплыў чалавека на прыроду Зямлі. Прычыны змены прыроды. Выкарыстанне чалавекам жывых арганізмаў. Ахова прыроды Зямлі.

#### Назіранне

7. Назіранне за змяненнем тэмпературы паветра на працягу дня.
8. Назіранне за ветрам на працягу дня.
9. Назіранне за аблокамі і ападкамі.
10. Назіранне за вынікамі ўплыву чалавека на водныя аб'екты (раку, возера, сажалку) сваёй мясцовасці.
11. Назіранне за зменамі ў прыродзе сваёй мясцовасці пад уздзеяннем чалавека.

#### Практычная работа

2. Вызначэнне адрознення горных парод на прыкладзе мелу, пяску, граніту і солі.
3. Вызначэнне ўласцівасцей вады.
4. Вызначэнне па карце найбуйнейшых рэк і азёр Беларусі, нанясенне іх на контурную карту.
5. Вызначэнне саставу глебы.

#### Экскурсія

Назіранне за прыродным (природна-антрапагенным) аб'ектам сваёй мясцовасці.

### АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Ведаць:

асноўныя паняцці: карысны выкапень, паветра, вада, умовы жыцця, глеба.

Умець:

параўноўваць таўшчыню зямной кары пад мацерыкамі і акіянамі па малюнку ў атласе; тлумачыць адрозненні горных парод;

прыводзіць прыклады выкарыстання чалавекам горных парод і мінералаў сваёй мясцовасці; выкарыстання карысных выкапняў у штодзённым жыцці; знаходзіць і паказваць на карце радовішчы каменнай і калійных солей, торфу, нафты, будаўнічага каменю; найбуйнейшыя моры, залівы, пралівы, найглыбейшае возера; найбуйнейшыя рэкі і азёры Беларусі; вызначаць па карце карысныя выкапні, якія здабываюць на тэрыторыі пэўнага раёна, вобласці; вызначаць напрамак і сілу ветра па мясцовых прыметах; выток і вусце ракі па карце і на мясцовасці; левы і правы бераг ракі на мясцовасці; эксперыментальным шляхам састаў глебы; называць асноўныя ўласцівасці глебы; праводзіць эксперыменты, якія даказваюць уласцівасці паветра і вады; вымерваць тэмпературу паветра; падпісваць геаграфічныя аб'екты на контурнай карце; адрозніваць аблокі па вонкавым выглядзе, тыпы і віды ападкаў; візуальна ацэньваць воблачнасць.